



АВАНГАРДНЮ РОЛЮ ПАЦВЯРДЖАЦЬ СПРАВАМІ

Як паведамлялася южо ѿ нашай газэце, 11-та красавіка адбыўся агульнаіншчыцкі адкрыты партыйны сход. Па дакладу сакратара парткома М. І. Старавойтава абмеркавана пытанне «Війскі XXVII з'езда КПСС і задачы партыйнай організацыі універсітэт

та па, выкананню яго рашэння».

У амбэркаўскім дакладзе прынаймлі ўздел працэктар па наукаўскай работе М. В. Навучыцель, сакратар партбюро эканамічнага факультэта Т. В. Карпей, выклендышца кафедры гісторыі СССР і БССР М. В. Гусев, намеснік сакратара парткома па арганізацыйнай работе, старшыня прайвізіяны універсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды» І. В. Нямкевіч, член партбюро біялагічнага факультэта, загадчык кафедры фізіалогіі чалавека і жывёлін А. І. Кіеня, сакратар камітата камсамола ГДУ В. А. Аспіненка, сакратар партбюро фізічнага факультэта Т. П. Жалонкіна.

У работе партынага сходу прыняў удзел і выступіў загадчык аздэлна навукі і навучальных установ Гомельскага абкома КПБ Е. М. Зборайш.

На сходзе па аблеркаванаму пытанню прынта разгорнутая пастанова і зацверджана агранізацыйна-палітычныя мерапрыемствы парткома па выкананні расшэння XXVII з'езда КПСС.

На гэтай страницы мы змяшчаем у ізлажэнні даклад сакратара парткома М. І. Стараўтава.

УЖО большъ месяца партыя, савецкі народ, скажу въ пачатку свайго даклада М. И. Тараторойтэ, працующу над практическым ажыкашчлененiem рашэння XVII з'езда КПСС. З'езд адбыўся на крутым пераломе ў юцьці рэйны, сучаснага свету ў цэлым. Усе мае велізарнае гісторычнае значэнне.

зінне.

З'езд зацвердзіў стратэгічныя партыі — паскарэннне сацыяльна-еканамічнага развіцця краін да канфідэнціяльных праектаў, якіх дадзены наўгяд на выпраўленню становішча.

У вучэбным працэсе яшчэ слаба выкарыстоўваюцца тэхнічныя спрэлі, вынікненні якіх заславіла пры

Камуністи, уесь прафесарсько-вкладнишкі састай, студенты, су-рацоўнікі, аспіранты ўніверсітэтаў па понаўшчыне адбараюць рашні падзеі, унутраную і зневажную палітыку КПСС, вызнанчую ім рабочую лінію глыбокі перау-
сродкі наuczania, асабліва пры падрыхтоўцы будучых педагогаў. Патрабуе павышэння якасці пра-веркі і рэцензіавання контрольных і курсавых работ студэнтаў-за-вочнікай, аблекавання адкрытых лекцый і г. д. Траба больш клопо-тату правяўляць аб работе са сту-

Курс партії на паскарэнне эканамічнага і сацыяльнага развіція раіны на базе навукова-тэхнічнага пергрэзы дыктуе неабходнасць пілбокай перарабудовы вышэйшай школы, істотнага павышэння ўз-оўню падрэштку і ідэйна-палітычнага выхавання спецыялісту, фектуючай на навуковых даследаваннях.

ЗАДАЧЫ паскарэння эканамічнага і сацыяльнага прогрэсу, гаварыць альлей М. І. Старатойт, патрабуяць павышэння значнасці вузэйскай навукі, якія дэлтамі, асабліва з тым, якія вирнуліся ўніверсітэт з рэдю Са-вещнай Арміі. У пастаянным полі эпрукі павінны знаходзіцца і маладыя выкладчыкі, многія з якіх маюць пэтрэбу ў дапамозе.

Длакдник расказаў, як рэктават і партком сумесна з грамадзкімі арганізацыямі будзе весці работу па перабудове вышчайшай школы ў новых умовах. Сказана, што ў гэтай справе неабходна рабіць у біляйшай перспектыве. Астаўленне задача карэнным чынам перабудоўваць зусамеадносіны паміж універсітэтам і галінамі народнай гаспадаркі на аснове азтавай інтэнсіўнай падрыхтоўкі і заміркавання спецыялістай.

Пераводу на яканса новы ўзорыень. Дасягненні нашых вучоных добра вядомыя. Аднак, як паказалі вынікі праверкі камісіі Камітэта па партыінага кантролю пра ЦК КПСС у лютым быгучага года, па універсітэце мелі месяц і юстотныя недахопы, пралікі. Камуністы, усе выкладчікі і наставковыя супрацоўнікі абвяязаны самакрэтычна і прынцыпальна ацінажваць свою работу і дабівца больш эфектыўных паказынкаў у наувковай дзеянасці.

Саветам факультэту, методычым камісіям, кафедрам неабона ўдзельніць больш увагі пынанням наспліхавасці студэнтаў, зведанні імі вучбачых занятак, нализу іх бюджету часу, прычин адзеяву ў ГДУ.

У дакладзе прыводзіліся наўпальны лічбы. За 8-ыя наўпальныя год ужо адлічана 54 стузынты дэйнін формы наўчання, што ліку 18 — за акадэмічную наспліхавасць, 13 — за амэральную, 12 — за гуманітарную, 2 — за ненаведаньне.

Пры перабудове вышэйшай школы вельмі важным становіцца палізянішніцы работы з выкладчыцімі кадрамі. У гэтай спрабе ёсць ящи наўмалі недахопаў і нявырашаных пытанняў. Пра іх гаварылася на справаўзядчычна-выбарчым партыйным сходзе ў кастрычніку мінулага года. Кіруючыся ўказаннямі ЦК КПСС аб ажыццяўленні кадравай палітыкі ў широкім сэнсе, дзеленша ўдасканаліўванне гэтай работы павінна і надалей займаць у дэйненасці партыйнай арганізацыі.

руху Эрнста Тельмана присвячалася наувкова канференція, яка адбилася ючора у актовій залі універсітета. Яна була організована і праведена абласним ваддзеленнем таварства «СССРП—ГДР», Саветом кафедр грамадських наук і кафедр руху наукою, гісторії, дацентом Р. Р. Лазько.

«ХХVII з'езд КПСС аб міжнародным рабочим і камуністичним рухом» — такая тема доклада в. а. загайдара кафедри наукою, камунізму дацента А. П. Касьяненки. Доклад

усеагульной гісторыї.
На ёй з дакладамі аб рэвалюцыйнай дзейнасці Э. Тэльмана, яго барацьбе супраць імперыялізму, фашизму і вайны выступілі А. Г. Кассяненікі, Дацант-кафедрны гісторык КПБСС А. П. Мишчарскі рассказаў на канферэнцыі аб класавай барацьбе ў ФРГ на сучасным этапе.
Былі заслуханы таксама іншыя

ступі́й загадчык кафедры даклады і виступленні.

ўсеагульнай гісторыі дацэнт
Р. Р. Дацэнт

Р. Р. Лазко.

«ХХVІІ з'езд КПСС аб міжнародным рабочым і камуністичным руху» — такая тема даклада в. а. загадычкі кафедры навуковая камунізму дасця А. П. Касьяненкі. Дацант кафедры гісторыі КПСС А. П. Мышэрскі рассказаў на канферэнцыі аб класавай барацьбе

Былі заслуханы таксама іншыя

работы на основе ажыццяўлення
пойнага цыкла кіравання ёй.

работу і факультети. Саме Галіна наше тут — уліцьця специфіку факультета. Єтото документ, рекомендовані Мінвузом ССР, павінен бути працюючим і кантралюючим перш за їхс з боку ректората і деканатів, парткома і партбюро.

Асаблівую увагу парткомом звертає на необхідність широкого авалодження ідейним бағажем XXVII з'їзда КПСС. Дакледчык спаслайся на слова, сказанные на партйонным форуме Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Гар-

Важним документом жыццядзейнасці нашага калектыву стане пяцігадовы план развіцця універсітета на 1996-1999 гады. У святое бачовым: «Самое истотное, на что необходима сканцентрация силу партынага ўздзеняния — это пасярненне разумення кожнога

та на 1986–1990 гады. У святої патріархаванні Закона про прадаўных калектыўных неахвада забас-
печыць актыўны ўдзел у распра-
цоўцы і амбэркаванні таго пла-
на прафесарска-выкладчыцкага
саставу, навуковых супрацоўнікаў,
дапаможнікаў персаналу, прад-
стайкіўной студэнцкай моладзі, гра-
мадскіх арганізацій.

У АКТЫВІЗАЦІІ ўнутрыпар-

этага дасягнення разумію, які
многі чалавекам вастрыні
пержывамага моманту. Любіны наші
планы павінны у паветры, калі
пакінуць раўнадушнымі людзей,
калі мы не здолеем прабудзіць
цвяроўку і грамадскую актыў-
насць мас, іх энергію і ініцыя-
тыву.

Універсітэт мае вілкі
атрад

YАКІЛІЗДАЦЫ УЧУРДАЧТЫНГА ЖЫЦЫ, ЗАВІЯРДЖЕНІН ДЗЕЛАВІСАЦІ, КАНКРЭТНАСЦІ, У РАЗВІЦІИ ИІЧІСТЫВАСІ І АДКАЗАЦІИ ИІЧІСТЫВАСІ ПРАЦІСТАВДА.

У СВЯТИЕ патріарханій XVII з'їзда КПСС, гаварій М. І. Стараївотай, траба большь апература підготувала працю прапорщоним і камськомоль-

як актиўнага бэнда партыі. Аван-
гардная ролі камуністы, адзнача-
лася на ХХVII з'ездзе КПСС, па-
вінна прайдуцьца ў канкрэтных
учынках, практичных спраўах, у
бездакорным выкананні грама-
дзянскага абавязку.

Сёння, удачаналаючи стыль работы, неабходна ўзнятія на новы ўзорові кантроль і праверу выканання, так як гэта самая слабае звязо ў дэйненасці і партар-ранізацыі, і адміністрацыі. Чыялэр, капіт. ўзяты курс на раушчэнне ума-
ненскага прадпрыемства, а таксама
арганізацыю сацыялістычнага спа-
борніцтва, прадумана планаваць
культурна-масавыя і спартыўныя
мерапрыемствы. Камітэту камса-
мала, камсамольскім бюро праца
настойлай давідацца выканання
прымаемых рашэнній, творчай, а
на паказнай работы актыўну, усіх

давання пракцоунай і выканнаучай дысцыпліны, парадку і адказнаці, нам неабходна па-сапрайднаму мабілізавацца. Ні для каго не сакрэ, што яшч асобыні лабаранты і супрацоўнікі працу ўц не з поўнай аддачай, не дарараже інтарэсамі калектыву, не ў ладах з практоунай дысцыплінай. Дакладчык назавуя прозвішчы такіх работнікаў універсітата, якія адучвалі вольнасьць у рабочы час у выніку нізкіх патрабаваннясаці «кіраўнічай» падпрацаудленні. А прырэчныя партыйныя і прафсаюзныя арганізаціі мірлыкі з нізкім узроўнем дысцыпліны працы, своечасова не прымалі належных мераў па наўзреніі парадку.

у докладзе сказана і аб неабходнасці павышэння дысцыпліны серод студэнтаў. Крытыкаваўся фізічны факультэт. Тут у лютым калі 20 студэнтаў без уважлівых прычын пратупсілі па 30 і больш гадзін вучэбных заняткаў. Эта Бакшароў-Комін, Караваў-Шуляк, Барымаў і інш. Аднак да іх не прынятыя нікіх мер слагнання. І гэта ў той час, калі на камса-мольская-прафсаюзным актыве універсітата было прынята канкрэтнае раашэнне аб мерах узদзення да прагнушчыка.

Ва членстве ў асноўнай

ва на сустэрэчы з працоўнымі г. Тальцаў 8 красавіка 1986 г. падкresлены: «Пачынаць трэба перш за ўсё з перабудовы ў мысленні і пісцілагіі, у арганізацыі, у стылі і методах работы. Скажу адкрыта, калі мы самі не перабудуемся, я глыбока перакананы ў гэтым, то не перабудуем і эканоміку і наша грамадскае жыццё ў духу раашэнняў з'езда. Але ў такім выпадку мы не спраўміся і з пастаўленымі задачамі, маштабы і навізна якіх беспрэцедэнтныя».

Вось крытызъ, па якому мы павінны працаваць, каб дасягні

У З Я Л I
Ш Э Ф С Т В A

Перспектыўным планам развіцця Гомельскага дзяржуніверсітэта прадугледжана будаўніцтва новага вучбачна-лабараторнага корпуса фізічнага факультэта. Ен ўзнімцеца побач з галоўным корпусам ГДУ па вуліцы Савецкай. Займацца ў ім будуть студэнты-фізікі, і таму можна зразумець іх павышаную цікаўсць да новага аб'екта. На адным з апошніх камсамольскіх

мы аднадушна вырашылі ўзяць шэфства над новабудоўліем, каб аказаць сваю пасыльную дапамогу ва ўзвядзенні аб'екта.

Ініцыятыва камсамольцаў пачала ажыццяўляцца на практицы: у волны ад занімаў час друга-курснікі ўжо працавалі на пляцоўцы, адведзенай пад будаўніцтва. Яны стаілі вакол яе агародкі, а ў бліжэйшы час студэнты будуть выконаваць земляные работы. Яны падрыхтоўчы фронт работ для закладніка нулявога цыкла будынка.

Б. ПРАКАПЕНКА,
секретар камсамольскага бюро фізічнага факультэта

ЛАЎРЭАТЫ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ



Прафесар, доктар фізіка-матэматычных наук, загадчык кафедры вылічальнай матэматыкі і праграміравання
В. П. РУБАНІК.



Кандыдат фізіка-матэматычных наук
асцітэнт кафедры оптыкі
В. Р. ШОЛАХ.

З 1979 г. ва ўніверсітэце ўстановілася добрая традыцыя — адзначаць Дзень савецкай навукі гадавымі навуковымі чытаннямі, прысвятымі гадавіні з дня нараджэння У. І. Леніна. Гэтыя чытанні з'яўляюцца своеасаблівой формай сацыялістычнага слаборніцтва навукова-педагагічных работнікаў ГДУ ў галіне навукі. Яны закліканы садзейнічаць фарміраванию адзінага падыходу да апніх важнасці навуковых вынікаў, атрыманых у навуковых падраздзяленнях рознага профілю.

Вылучэнне на гадавыя навуковыя чытанні з'яўляеца прызнаннем асаўбістага творчага ўкладу асобных вучоных у развіцці навукі.

На VIII гадавыя навуковыя чытанні сёледта вылучаны работы ў галіне прыкладнай матэматыкі і фізікі.

Прафесар, доктар фізіка-матэматычных наук, загадчык кафедры вылічальнай матэматыкі і праграміравання Васіль Паўловіч Рубанік з'яўляеца вядомым спецыялістам у галіне тэорэтычнай складаных нелінейных сістэм. Яго работы маюць вялікае тэарэтычнае і прыкладное значэнне. Яны выкарыстоўваюцца пры решэнні прыкладных задач матэматыкі, радыёфізікі, радыётэхнікі і электронікі. Яны апублікаваны ў манаграфіі «Хістанні складаных квазілінейных сістэм са спазненнем», выдадзены ў мінульым годзе беларускім выдавецтвам «Універсітэтскіе», а таксама ў трох навуковых артыкулах у міжнародных і саюзных выданнях.

Вынікі работы В. П. Рубаніка ўкараніваюцца ў практику навуковых даследаванняў Інстытута радыётэхнікі і электронікі АН ССР, па просьбе Інстытута радыёэлектронікі Балгарскай Акадэміі навук накіраваны да ўкаранення ў НРБ.


Асаўбіства важна, што вынікі навуковых даследаванняў прафесара В. П. Рубаніка становяцца зместам специкурсаў на матэматычным факультэце нашага ўніверсітэта. Тым самым студэнты даўшаюцца да самых навейшых дасягненняў матэматычнай навукі, што з'яўляеца перадумовай высокай якасці падрыхтоўкі спецыялісту. Аб гэтым сведчыць той факт, што ў 1985 г. трох студэнтаў навуковыя работы, выкананыя пад кіраўніцтвам В. П. Рубаніка, былі прадстаўлены ў рэспубліканскі агляд-конкурс.

Прафесар В. П. Рубанік не замыкаецца ў вузкім коле навукі і вучэбнай работы. Ен — лектар таварыства «Веды», член Савета садзейнічання сацыяльнаму і навуково-тэхнічнаму прагрэсу пры аблаке КПБ, працаправіціст тэарэтычнага семінара матэматычнага факультэта, старшыня метадычнай камісіі па прыкладнай матэматыцы.

Для фізічнага факультэта ў апошнія гады характэрна вылучэнне на гадавыя навуковыя чытанні работ маладых даследчыкаў — выпускнікоў нашай ВНУ, якія выраслі і сформіраваліся як вучоныя па ўніверсітэце. Прыкметнае месца сярод іх займаюць кандыдат фізіка-матэматычных навук асцітэнт кафедры оптыкі Валянціна Рыгораўна Шолах і старшина навуковыя супрацоўнік кафедры фізічнай метралогіі Уладзімір Уладзіміровіч Сыцко.

Прафесар В. П. Рубанік не замыкаецца ў вузкім коле навукі і вучэбнай работы. Ен — лектар таварыства «Веды», член Савета садзейнічання сацыяльнаму і навуково-тэхнічнаму прагрэсу пры аблоке КПБ, працаправіціст тэарэтычнага семінара матэматычнага факультэта, старшыня метадычнай камісіі па прыкладнай матэматыцы.

Для фізічнага факультэта ў апошнія гады характэрна



Старшина навуковыя супрацоўнік кафедры
фізічнай метралогіі
У. У. СЫЦЬКО.

Фота Н. Кір'яновай.

Вынікі Рыгораўна разам з навуковай вядзіце і вялікую вучэбна-метадычную, грамадскую работу. Яна з'яўляеца актыўістам арганізаціі навуковых даследаваній студэнтаў фізічнага факультэта.

Старшина навуковыя супрацоўнік У. У. Сыцко — аўтар выкладаніяў на VIII гадавыя навуковыя чытанні работы «Матэрыялы для квантавай і оптагенераторнай». У ёй упершыню праведзена сістэмнічнае комплекснае даследаванне спектраскопічных уласцівасцей каардынанціальных злучэнняў ураніла і некаторых прымесных цэнтру ў крысталічных матрыцах у плёнчанай фазе. Устаноўлена прырода прымесных цэнтру ў ўранілавых комплексаў, выяўлена іх электронная будова. Прапанаваны эксперыментальна абгрунтаваны дыяграми малекулярных арбіталаў і упершыню для ўранілавых комплексаў паказана істотная роля ніжніх запоўненых арбіталаў у фарміраванні аптычных уласцівасцей каардынанціальных злучэнняў ураніла.

Змест даклада У. У. Сыцко апублікаваны ў 7 работах, 3 дэланіраваных рукапісах, 9 тэзісных дакладах на саюзных навуковых канферэнцыях. Па яго матрыцыах ёсьць адно вынаходніцтва.

В. Р. Шолах і У. У. Сыцко — члены вялікіх навуковых калектываў, іх творы поспехі абумоблены ў значчай меры той атмасферай узаемадамагі, таварысцкай патрабаванасці, якая пануе ў гэтых калектывах. Па сутнасці, яны толькі ў пачатку сваёга творчага шляху. Пажадаем жа ім на гэтым шляху новых поспехаў!

М. ТВАРДОУСКІ,
загадчык НДС.

АГЛЯД-КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ РАБОТУ МАЛАДЫХ

Савет маладых вучоных і спецыялісту ўніверсітэта аўяўляе агляд-конкурс на лепшую апублікаваную ў 1985 годзе навуковую работу маладых вучоных і спецыялісту.

Для ўдзелу ў ім неабходна да 1 мая представіць у Савет МВ і С навуковую работу ў адным экземпляре

Лекцыйнай пропагандзе-
размаху і глыбіні

З В А Р О Т

ЧЛЕНАУ ТАВАРЫСТВА «ВЕДЫ» ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА ДА ВУЧОНЫХ, ВЫКЛАДЧЫКАУ ВНУ, РАБОТНІКАУ НАВУКОВА- ДАСЛЕДЧЫХ УСТАНОУ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Савецкі народ жыве раашніямі XXVII з'езда КПСС, які вызначыў харacter і тэмпы нашага паступальнаага руху да яканса новага стагу савецкага грамадства, расправаўшага разлістичную прграмму ўсебаковага і планамернага ўдасканалівания сацыялізму, далейшага руху да камунізму на аснове паскарэння сацыялна-эканомічнага развіцця краіны. Ажыццяўленне гэтай прграммы, выкананне заданняў XII пяцігодкі, якія з'яўляюцца адказным этапам практычнай разлістичнай эканамічнай стратэгіі партыі, — важная задача, што стаіць перад партыйнымі арганізацыямі і працоўнымі калектывамі. На яе раашніне павінна быць накіравана ідэалагічная работа, якая, як аўзначаў з'езд, вызначаеца глыбінай ідэйна-тэарэтычнага зместу, цеснай сувязю з жыццём, грамадской практыкай, усебаковым улікам разлістасці унутранага і міжнароднага жыцця, узросціхі духоўных патрэб працоўных, прайдзівасцю, аргументаванасцю, канкрэтнасцю, адзінствам слова і справы.

Даламатычны патрэбітнік грамадства на вымежэнне новых задач, накіраваца на іх раашненне творчыя патэнцыі народа, кожнага працоўнага калектыву, актыўізаваць чалавечы фактар — такая адказная задача стаіць і перад лекцарамі таварыства «Веды». Каля 400 навуковых работнікаў, выкладчыкаў, кваліфікаваных спецыялістў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта актыўна ўключыліся ў гэтую работу. Вядучыя лекцеры ўніверсітэта аказаўваюць дапамогу ў авалоданні тэарэтычнымі выкладамі і палітычнымі ўстаноўкамі з'езда ідэалагічнаму актыву, лектарам, прапагандыстам, палітінфарматарам горада і вобласці.

Вучоныя, выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты, аўяднаныя ў радах таварыства «Веды» Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, як і ўсё савецкія людзі, горача адбраюць вынікі XXVII з'езда КПСС, бачаць свой патрыятычны абавязак у тым, каб данесці ідэйнае багацце раашніні і матэрыялаў з'езда да кожнага чалавека.

Актыўна ўключыўшыся ў ідэалагічнае забесьпячэнне выканання раашнін XXVII з'езда КПСС і ХХХ з'езда КПБ, мы бярм наступныя сацыялістичныя абавязасцьтвы:

Усю сваю дзейнасць накіраваца на глыбокае і ўсебаковасць раслічанні і пралаганду ў працоўных калектывах і па месцы жыхарства працоўных матэрыялаў XXVII з'езда КПСС, выкарыстоўваючы ў гэтых этапах разнастайныя формы лекційнай работы: грамадска-палітычныя чытанні, цыклы лекцый і лекторы, вусныя часопісы, вечары пытнання і адказу, Дні навукі, канферэнцыі, заняткі ў народных ўніверсітэтах. У навуковых і вучэбных калектывах, на фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах прачыццаць у бытчым годзе не менш 7,5 тыс. лекцый, дабіацца, каб кожны лектар арганізаціі прачытаваць не менш 20 лекцый. Сістэматычна арганізоўваць і індывідуальныя везды вучоных у гароды і ўсіх вобласці. Падрыхтаваць і прыступіць да чытання не менш 25 цыклу лекцый і лекторыяў для насељніцтва горада і вобласці. Арганізаць глыбокое выучэнне матэрыялаў з'езда партыі ў народных ўніверсітэтах, у 7 школах юных пры ГДУ, а таксама ў ходзе аказання шэфскай дапамогі тэхнікумам, ПТВ і школам. Павялічыць колькасць членуў ўніверсітэцкай арганізацыі тавадыства «Веды», забяспечыць якансы рост лектараў.

Мы заклікавам вучоных, навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў ВНУ прыкладскім максімумам намаганняў і энергіі для таго, каб яшчэ больш актыўна і мэтанакіравана пропагандаваць гісторычныя вынікі XXVII з'езда КПСС і гэтым садзейнічыць мабілізацыі ўсіх сіл і творчых магчымасцей працоўных вобласці на паспяховое ажыццяўленне вялікіх планаў партыі.

НАШИ ЮБІЛЯРЫ

ЯМУ, Аляксею Андрэевічу Фяськову, цяпер цікава нагадаць сваёй далёкое дзяцінства, юнацтва, першыя крокі ў самастойнае жыццё. Усё, здаецца, было як і ў многіх аднагодкай. Аднак у біографіі шмат свайго, адметнага.

Родам ён з вёскі Капцэвічы Петрыкоўскага раёна. Але неўзабаве пасля яго нараджэння бацькі перехалі ў г. Гомель, тому з поўным правам А. А. Фяськову лічыць сябе карэнным гамельчанінам.

Адразу ж пасля вызвалення горада над Сожам аль нямецка-фашысткіх захопнікаў Аляксей пайшоў у першы клас. Як і іншыя дзеци, пісаць вучіцца на абрыўках кніг. Іншай паперы не было. Вялікую цікавасць хлапчук праляўляў да пазней і літаратуры. Марыя тацька скончыла гимназію. Не атрымалася...

Вялікая захопленасць спортом прывяла юнацку на факультэт фізічнага выхавання былога Гомельскага пединститута імя В. П. Чкалова. Студэнцкія гады цяпер асабліва памятны для Аляксея Андрэевіча. У той час ён быў старастам акадэмічнай групы, сократаром камсамольскага бюро факультета, рэдактарам настых газет, у тым ліку і сатырычнай, якія неаднаразова выдзялчаліся на аглядах-конкурсах як лепшыя. Паспяхова абараняў гонар пединститута на абласных і рэспубліканскіх студэнціх слаборніцтвах.

Атрымалішы вышэйшую адзюнктуру, А. А. Фяськову спачатку працуе завучем ДСШ № 1 г. Гомеля, затым выкладчыкам фізкультуры сярэдняй школы, пасля чаго быў прызначаны на службу ў рады Савецкай Арміі. Праходзіў яе ў Беларусі. Быў старшынай спартыўнай роты БВА. У яе ўваходзілі шчэны зборнай каманды ваенныя склады па асноўных відах спорту. Разам з таварышамі трэніраваўся, уваходзіў у склад зборнай каманды рэспублікі на цяжкай атлетыцы.

Па заканчэнні армейскай службы А. А. Фяськову працуе дырэктарам ДСШ завода «Гомельмаш». Тут у 1963 г. ён быў прынтынгом урады КПСС. У гэтым жа годзе Аляксея Андрэевіча запрасілі ў Гомельскі пединститут чытаць лекцыі па гісторыі фізічнай культуры і для арганізацыі распавяшчайся (раней самай мношнай у горадзе і вобласці) каманды цахіяўскатэя. Як майстэр спорту ССР у гэтым відзе А. А. Фяськову, які меў значны волып трэнэрскай і арганізатарской работы, паступова зваршчыў былу спартыўную славу камандзе штагністю пединституту: яна стала бязважнай у вобласці і нязменным прызыбрам спаборніцтваў Белавесты.

У 1970 г. Аляксею Андрэевічу паспяхова закончыў звончнае аддзяленне філософіі Белдзяржуніверсітата імя У. І. Леніна і неўзабаве пачаў працаўць на кафедре філософіі ГДУ. У 1978 г. ён звончнае заканчыў аспірантуру пры БДУ імя У. І. Леніна, а праз два гады тут жа паспяхова абароніў дысертацию на атрыманне вучонай ступені кандыдата філософскіх наукаў. Цяпер А. А. Фяськову — дасягнуты кафедры філософіі.



Адначасова з вучэбна-выхаваўчай работай Аляксей Андрэевіч выконвае шмат грамадскіх абавязкаў. Ён неаднаразова выбіраўся членам партыйнага бюро факультета, намеснікам сакратара партбюро, з'яўляецца пазаштатным лектаром аблкома КПБ, кансультантам-кіраўніком рэйнага семінара прапагандысты, членам методычнага савета аблкома камсамола па камуністычнаму выхаванню моладзі, выкладчыкам абласных партыйных курсаў і універсітата марксізму-лінізму аблкома КПБ.

З працаўглую плённую работу А. А. Фяськову узнагародзілі юбілейнай граматай Беларускага Савета таварыства «Веды», Энсамблю Усесаюзнага таварыства «Веды» «За выдатную работу», «Ганаровым знако» ЦС СДСТ «Буравеснік», знако «Выдатнай фізічнай культуры і спорту ССР». Ён неаднады разы ўзнагародзіўся граматамі і каштоўнымі падарункамі.

Праз два дні Аляксею Андрэевічу Фяськову сплюніцца 50 гадоў. Гэта пары стаслі і вялікіх творчых сіл. І мы шчырэ жадам яму мношнага здароўя і доўгіх гадоў плённой працы на карысць нашай Радзімы.

У. КАЛМЫКОЎ,
загадчык кафедры філософіі, профессар.
У. СІДАРАЎ,
дасягнуты кафедры філософіі.

Грамадзянская абарона

ПАСПЯХОВА ЗАКОНЧЫЦЬ ВУЧОБУ

Абучэнне насельніцтва абароне ад сучасных сродкаў ма-
савага паражэння працягніка—
адна з асноўных задач грамадзянскай абароны краіны. Пер-
шачарговы мэтай з'яўлецца
небыццё насельніцтва пэўнага а佈'ему ведаў і неабходных
практычных навыкаў у эфек-
тыўным прымяненні ўсіх срод-
каў і спосабаў абароны ад
сучасных сродкаў паражэння.

Асновай навучання па ГА
з'яўлецца падрыхтоўка кірую-
чага і камандна-вядомствую-
чага складу як галоўнага звя-
на, ад якога ў рашаючай сту-
пені залежыць ажыццяўленне
тых ці іншых мерапрыемстваў
грамадзянскай абароны.

Калектыў нашага ўніверсітэ-

та за апошнія трох гадоў прав-
вую значную работу па арганіза-
цыі абучэння супрацоўнікам
прытаніям грамадзянскай абароны. Трохгадовы праграма
ГА выканана поўнасцю. Большасць супрацоўнікаў паказала
добрая веда і практичныя
навыкі ў выкананні адпавед-
ных норматываў. Лепшыя вы-
нікай дасягніў кіруючы склад
і супрацоўнікі ўпраўлення ўні-
версітета, факультета фізвыха-
нічных сіл. І мы шчырэ жадам яму мношнага
здароўя і доўгіх гадоў плённой працы на
карысць нашай Радзімы.

Усім супрацоўнікам, якія

паспяхова здалі залік і нар-
матывы, выдацца адпаведны
нагадзеніе.

Некаторая частка супрацоў-
нікаў (фізічныя і біялагічныя
факультеты, АГЧ і вчыбчыя
группы М. В. Ігнатавай, Н. П.
Федасенка, В. М. Верамеева,
С. М. Голіка і інш.) па розных
прычынах залік і нарматывы
яшчэ не здавалі. Зрабіць гэта
ім прадстаўціў у другой палове
мая. Таму трэба не ўпускати
час, а рыхтавацца для правер-
кі ведаў і практичных навы-
каў з усімі сур'ёзнасцямі.

Р. МІЛЬЧАНКА,
нам. старшыні камісіі
па прыёму заліку
і нарматываў па ГА.

ВАШ АДПАЧЫНАК

СЕННЯ I ЗАУТРА: У гарадскім фестывалі «Студэнцкая вясна-86». Актавая зала БІЧТу. Пачатак — 18.30.

ЗАУТРА. Заняткі ў сямейных спор-
тывных клубах. Спартыўная зала
1-га вучыбнага корпуса. Пачатак —
14, 16—19 гадзін. Заняткі груп-
ы «Здароўе па велібілу». 19—21 —
тренэрскія заняткі сескій па
ручному мячу пры падэшвенных
домаўкрайццах.

НА НАСТУПНЫМ ТЫДНІ:

21-га красавіка: прэм'ера спек-
такі «Студэнцкага народнага тэ-
атру ГДУ «Пункт погляду» [на

песе В. Шукшына]. Актавая зала
ГДУ. Пачатак — 19.30.

23-га красавіка: канцэрт артысты
Надзеі Мікулі. Палац культуры
«Гомельпрамбуда».

24-га красавіка: канцэрт ансам-
блю скрипачкі Ленінградскай фі-
лармоніі. Музычная школа імя
Чайкоўскага. Пачатак — 19.

25-га красавіка: канцэрт ансам-
блю «Сябры». Дом палітэсты.

Пачатак — 18.30, 21.15.

ЗАПРАШАЕ КІНАТЭАТР

На наступным тыдні ў кінатэа-
тры «Спартак» будзе дэманстра-

вацца мэстацкія фільмы:
21—22 красавіка. «Пакланіся да
зямлі». Сеансы: 11.30, 14, 16,
17.40, 19.30, 21.

23—24 красавіка. «Параушты-
сты». Сеансы: 23-га: 11.30, 14, 16,
17.40, 19.30, 21. 24-га: 11.30, 14,
16, 17.40, 21.30. Клуб сяброў кіно

«Дыялог» — мэстацкі фільм
«Плынве». Пачатак — 20.

25 красавіка. «Асабістая справа
судзі» Іванавай. Сеансы: 11.30,
14, 16, 17.40, 19.30, 21.

26—27 красавіка. «Любоўная не-
мач» (2 серыі). Сеансы: 26-га:
9.20, 11.40, 16, 18.30, 21. 27-га:
11.10, 13.30, 16, 18.30, 21.

«Гомельскім універсітэтам» — орган парткома, ректората, комітета ЛІСМВ і профкомов Гомельскага

государственнага університета (на беларускім языку), Гомельская фабрыка «Палеседук» Дзяржаўнага тэатра БССР

на спраўах выдавецтваў, паліграфіі і кіножызднага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк, аркуш. Тыраж: 2000 экз.

СТВАРАЛЬНИК ЦУДА

да 100-годдзя з дня нараджэння
Змітрака Бядуля

вўтар харатарызуе дзеючы
асоб аповесці.

Праблема мастака і мастака
іх ролі ў жыцці народу, тэма лёсу народнага мастака ў
эксплататарскім грамадстве
вырашаючыя тут на вобразе
Сымона-Салая.

Змітрак Бядуля (Самуіл Іфімавіч Плаўнік) прайшоў

складаны жыццёві шлях. У
яго амаль не было дзяцінства,
бо з 15 гадоў ён пайшоў на

«свой хлеб». Не маючы магчы-
масці вучыцца, З. Бядуля наст-
ойліва заемаецца самоадук-
цыяй. Неваліті тыму героямі

яго твораў вельмі часта ста-
новіцца дзеци. Кожнаму вядомы
«Пляц Ліжак заціркі», «Ту-
лягія», «Малыя дрывасекі» і ін-
шыя апавяданні. З. Бядуля Героі
яго твораў — бедныя, веч-
на гладоныя і пакрытые джэн-
тэлістамі людзі. Тому заканамерна, што

ў многіх яго апавяданнях з'я-
вяшчаецца расчараванасць, раз-
губленасць, гуціць матывы

адзіноты і безнадзеінасці.

Апавяданні З. Бядуля — гэта
тое лепшае, што ёсць ва ўсіх
яго літаратурных твораў.

На працягу ўсіх сваёў
творчай дзейнасці Змітрак Бядуля
не забываў маленькага чытана

і быў яго вялікім сябром. Ён

напісаў шматлікія паклады на
музыку.

Напярэдадні Вялікай Айчын-
най вакіні Змітрак Бядуля быў

на поўным росквіце сваіх твор-
чых сіл, мастакага таленту,

выношаў планы стварэння но-
вых твораў. Задчысніца смрэц
аварвала яго творчыя задумы.

З. Бядуля ўсё сваё жыццё
прахадзіў на беларускай зямлі, з
якой быў звязаны яго думкі,
мары, летценіні. Амаль усе

яго творы прысвечаны белару-
скуму народу.

Вялікое значэнне яго мастак-
кай спадчыны ў тым, што тво-
ры пісьменніка прасякнуты

любоўю да роднага краю і
працоўнага народу. З. Бядуля на-
лежыцца да той пляды пісь-
меннікай, якая паклала пача-
тынкі сучаснай беларускай лі-
таратуры і мовы.

Перакладзены на многія
мовы народу ССР ССР, творы

З. Бядуля стаілі здабыткам не
толькі беларускай савецкай
культуры, але і культуры на-
роду Савецкага Саюза.

Н. МЯНЦЮК,
студэнтка гр. БР-43
Гістфіла.

ЛАБАРАТОРИЯ ТСН ІНФАРМУЕ:

У Гомельскую абласную кантро-
ру кінапракату паступілі новыя
вічнабытні кінэфільмы:

У лазерным проміні. 1 ч., 35
мм, каляровы, «Беларусь-
фільм» (Аб лазерным тэрмадзізерным сін-
тезе).

10 мінут аб 10 мільёнах, 1 ч.,
16 мм, каляровы, «Леннауцфільм»
(Аб перспектывах у галіне фізі-
ческіх практыкаў).

Піраміда, 4 ч., 35 мм, каляро-
вы, ЦСДФ (Пра былога паветра-
нага гімнаста У. Дзікуя, які
пасля траўмы стаў сілавым жан-
глірам).

Бялік — прыродныя біяпаме-
ры, 3 ч., 16 мм, каляровы, «Леннауцфільм».

Рэдактар Ул. БАЛОГА.